

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 278 (1108)

СНЕЖНЯ

9

ПЯДЗЕЛЯ

1934 г.

год выдання XVII

Пролетары всіх краін, эдучайцеся!

«...УСЕ ЖЫЦЦЕ, УСА БАРАЦЬБА І САМА СМЕРЦЬ ТАВАРЫША КІРАВА ЗАКЛІКАЮЦЬ НАС К БАРАЦЬБЕ І К РАСПРАВЕ З ЗАБОІЦАМІ ПРАВАДРОУ РАБОЧАГА КЛАСА, К БЯСПІТАСНЫМ УДАРАМ ПА КОНТРРЭВОЛЮЦЫІ, ПА ЯЕ ПОДЛЫХ АСТАТКАХ.
УСЕ ЖЫЦЦЕ, РЭВОЛЮЦЫЙНАЯ БАРАЦЬБА І САМА СМЕРЦЬ ТАВАРЫША КІРАВА ЗАКЛІКАЮЦЬ НАС ДА САМААДНАНАЙ І

ЗГУРТАВАНАЯ БАРАЦЬБА ЗА СПРАВУ КОМУНІЗМА, ЯКОЇ ЕН СЛУЖЫЦЬ З БЕЗЗАВЕТНАЙ АДНАСЦЮ.
УСЕ ЯГО ЖЫЦЦЕ, ЯГО БАРАЦЬБА, САМА ЯГО СМЕРЦЬ КЛІЧА РАБОЧЫХ І ВСІХ ПРАЦЮЮЇХ НАПЕРАДА ПАД СЛАУНЫМ І НЕПЕРАМОЖНЫМ СЦЯГАМ ПАРТЫІ ЛЕНІНА—СТАЛІНА.
(3 ПРАМОВЫ ТАВ. МОЛАТАВА).

„ТАВАРЫШ КІРАУ БУДЗЕ ЖЫЦЬ ВЕЧНА У СЭРЦАХ МІЛЬЁНАУ ПРАЦЮЮЇХ УСЯГО СВЕТА. ЯГО ВОБРАЗ— АДДАКЕНІШАГА ЗМАГАРА ЗА КОМУНІЗМ—БУДЗЕ ЗВАЦЬ МІЛЬЁННЫЯ МАСЫ ДА БАРАЦЬБЫ І ДА ПЕРАМОГІ“

(3 прамовы тав. КАГАНОВІЧА)

ПЕРАТВАРЫЦЬ КЛЯТВУ ў БОЛЬШЭВІЦКУЮ СПРАВУ

Ціжкія і разам з тым вялікія дні перажыла краіна Саветаў у дні, пасляважныя пасля забойства таварыша Кірава. Не было ні аднаго чэскага грамадзяніна Савецкай краіны, у якога-б не спіннулася сэрца ад болю, у якога не спіннулася-б у гневе кулак, які-б не падняўся да партыі, да яе вялікага правадыра. Мільёны пролетарыў прайшлі зі трыны Кірава ў Маскве і Ленінградзе.

Не было ні аднаго заводскага прах, шпакты, калітца, школы, дзе-б працоўныя не адмавалі гібелі роднага Кірава. Усё Савецкая краіна была ў жалобе, усё Савецкая краіна была ў гневе, бо кожны радавы работні і жэа-тэхнік разумеў, што зраджылі стрэл у пяціліцу таварыша Кірава — гэта была ашчэра, але безнадзейная спроба здыкачэлага ворага ўнесці замашчанне і смутку ў рады працоўных, гэта быў удар у спіну рэвалюцыі.

Усё краіна, усё шматлікая-бная сякі Савецкай краіны была ў жалоба, бо кожны радавы ле грамадзянін убачыў, што зраджыліся кулак абарона жывіце выдатнашага змагара за справу комунізма—сапраўднага героя пралетарскай рэвалюцыі і сацыялістычнай будоўлі, сапраўднага ваяска працоўных.

Тое, што расказалі аб таварышу Кіраве героі прамадзійскай вайны, пралетары, вучоныя Баку, Ленінграда, Закаўказя, пастольчыкі-большэвікі Сібіры, — усё гэта нашоў-ніла кожнага працоўнага краіны Саветаў — у Беларусі і Татарыі, Узбэкістане і Бурата-Манголіі, Украіне і Казакстане — найбольшай лубоўю да гэтага пламеннага трыбуна, героя прамадзійскай вайны, выдатнашага арг-тэхніскага сацыялістычнай будоўлі, чужага правадыра мас, непакіравага большэвіка, верна да друга і саратніка вялікага правадыра таварыша Сталіна.

Кіраў стаў асцяжынальным, шэроным героём, бо ўсё краіна Саветаў, усё ле народы лічылі справу партыі, справу ле правадыроў сваёй роднай справай.

Вось чаму зраджылі стрэл выклікаў небывалае згуртаванне найшырэйшых народных мас вакол партыі, вакол вялікага правадыра таварыша Сталіна. У гэтыя несабымаемыя дні найшырэйшыя мільёныя масы прайшлі палытэчыную школу, узведомілі жэабожэнасць велізарнайшага і гонімога рэвалюцыійнага пільнасці, зноў пераказаліся, навоўлікі правільны і мудрыя папярэджанні правадыра аб пастаяннай пільнасці.

Клятвамі аб бяспітаснай барацьбе з аста-ткамі, вырвакмі контррэвалюцыі, аб трылітай ахове справы рэвалюцыі, ле правадыроў і леш шых сьлёзу, аб пільнай ахове сацыялістычнай будоўлі, клятвамі аб леш боўль чэстай, ударнай рабоце ле варгента, у школе, у лабараторыі і т. д. правадыра працоўных Кірава, працоўных і т. д. правадыра працоўных БССР, працоўнага, любмага Кірава.

Будзем-жа чэсна, па-большэвіцку, па-кіраўскаму выконваць нашу клятву! Няхай «большэвіцкая чэсная ўнутраная трыбога» за справу партыі, за справу комунізма заўсёды будзе ў рабоце кожнага работнага, калтасіна, кожнага працоўнага.

Будзем-жа чэсна, па-большэвіцку, па-кіраўскаму працаваць, кожны на сваёй пасту.

Няхай будзе пільна наша рэвалюцыійная воля! Умоўніць нашу рэвалюцыійную пільнасці! Палешым-вашу работу на кожным участку нашай сацыялістычнай будоўлі.

Нашу клятву над прахам тав. Кірава ператворым у большэвіцкую справу.

У ХАБАРАУСКУ

ХАБАРАУСК. 6 снежня. (БЕЛТА). Разам з усёй краінай большэвікі і пралетарыя Ха-бараўска з глыбокім смуткам увавоўлілі па-мяць тав. Кірава. На жалобным пасяджэнні горсовета з удадам партыйных, профсаю-ных і грамадзкіх арганізацый выступілі з успамінамі быўшага лешіпрэдыды, асабіста ве-даўшага тав. Кірава.

Паслядзешне паслала тэлеграму з выра-жэннем спачування ЦК ВКП(б) т. Сталіну і Лешіпрэдыды аблоку ВКП(б). Пры праба-чы наўчанны выслушалі прысутныя прамовы т. т. Молатава, Кагановіча, Мануільскага, Пе-троўскага і інш.



Т. Сталін і Кагановіч у генераль вярце па гроба тав. Кірава.

БУДЗЕМ ПРАЦАВАЦЬ ЯК КІРАУ

БІРАЎ. 8 снежня. (БЕЛТА). Ра-ботны і працоўныя горада Кірава адказваюць на рашэнне ўрада аб перайменаванні Вятні ў Кіраў ас-ваі клямай працоўнага ўсцяму.

Удзельнікі Кіраўскага лесавозада лішчуць у рэзалюцыі па пытанню аб перайменаванні горада: «Пры-сваенне нашаму гораду імя Кірава дапрабуе ад кожнага з нас зноў большай наўражэнасці ў рабоце і ўмацарэння рэвалюцыійнага пільнасці. Абаўзэмамы выказаць гаданы прамфіндант к 15 снежня».

Работныя шубына-аўчыннага заво-да зазначылі: «Будзем ажагачаца на гонар горада Кірава, за гонар на-шага завода, які працуе ў гэтыя горадзе».

Работныя аўражэнацца імя Ко-мінтэрна, абавязваючыся дагарамі-нова выканаць гаданую праграму, зазначылі: «Імя т. Кірава яшчэ мац-ней будзе паўчыць нас на бараць-бу за ператварэнне горада Кірава ў горад дастойна свецкай памяці Сяргея Міронавіча».

ДЗЕНЬ ЖАЛОБЫ ў АРХАНГЕЛЬСКУ

ГОРКІ. 6 снежня (БЕЛТА). У той момант, калі аўраўнікі партыі і савецкай ўлады праказалі ў апошнюю дарому правадыра леші-градскага пралетарыята, у Горкім траурным салотам раздзівілі гудзі заводцаў, паравозу і сунцаў. Трау-раўны рух быў прышмыгнен на 5 мі-нут.

У гарадскім театры аўраўска жалобныя павену гарадскіх аргані-зацый. Пасюм прайшў асарот да ЦК партыі і таварыша Сталіна і лешіградскіх работных, у якім аўраўска ўдзельнічалі сілы для пабудовы бжжэаўскага сацыялі-стычнага прамадзья. Гарачым ап-ладзэментамі аўраўска прысутныя ажагачацца аб перайменаванні горада Вятні ў горад Кіраў.

МІКОЛА ГВАЗДОУ БУДЗЕ ЖЫЦЬ ВЯЛІКІ ВОБРАЗ ТВОЙ

Працавала ў Смольным па ўсеходках паўчці і калынула соваля гадзюна жалам смерці... Там, дзе бжжэ шчыль баў Окцябрскіх, перастала бжжэ кіраўскае сэрца...

Гадэваў бжжэ з імя ў суровай барацьбе лешчу сьвае краіну ў свеце. ...І пртор, любімы наш, сустрэнем бес дабе радасна свята поўнацця...

...І стаіць суровая твае краіна, жараўлам мужнасці над тваёй трупой, жараўлам гонару над тваёй любімай, а неаўраўскай провай галавой.

Адагнаў жалобны марш трыбогу... Зноў «Інтэрнацыяналь» у бой заве. Ты забіт...

Але ў вшых падоўга Будзе жывіць вялікі вобраз твой.



Т. Сталін, Варшыпаву, Молатаў і Капінін выносыць урну з пра-хам тав. Кірава з Дома Саюзаў.

ГРАНДЫЁЗНЫ МІТЫНГ У ПАРЫЖЫ

ПРАЦЮЮЇЯ ФРАНЦЫІ УШАНОУЮЦЬ ПАМЯЦЬ Т. КІРАВА

ПАРЫЖ. 6 снежня (БЕЛТА). Усёра працоўныя Парыжа ўшанавалі паміць т. Кірава, грандыёзным мітынгам у зале Волье, на які прышло 5 тысяч работных, аўраў, вучоных і служачых.

Велізарная зала лешчэ магла ўмясціць ўсёх жадзюшых пільнасці мітынг.

Спешылі ўпрыгожаны велізар-най коўчэгай: «Імя аўраў Кірава — будзем на пільны» сьмь патра-буем выгнацца з Францыі белару-дэцаў».

Старшынямі мітынга былі выбра-ны лешчэ Францыі Андрэ Малро і се-наатар Башле. З прамовай высту-пілі французскія работны і аўраў, лешчэ Францыі ў Савецкім Саюзе.

Давольна савецкіх сьляна Мартэн расказаву аб сваёй лаваданнага саю-саў і жалтосаў і аб ўражэчым дабрадзе лаваданнага.

Работны газетных аўраў у Пары-жы Тронсон расказаву аб несабы-тым уражэчым, вынесеным ім з ас-цяжыра дэманстрацыі на Краснай плошчы ў Маскве.

Грэнэ, сакратар таварыства прыяцель Савецкага Саюза, высту-піў з вялікай прамовай, прасвече-най паміць т. Кірава.

Сярод наўражэнаў ураў усёх за-ды Грэнэ расказаву біграфію тав. Кірава, працоўнага суроту шы-ду рэвалюцыійнага барацьбы, шчэ-пільна і турмаў, аддаўшага ўсё жывіце да апошняга дыхання пра-цоўным. «Жывіце тав. Кірава з'яў-ляюцца прыкладам для ўсёх будучы-х сацыялістаў, для ўсёх прыяце-ляў Савецкага Саюза, прыкладам вернасці, адданасці і бжжэаўска-сці».

Спешам «Інтэрнацыяналь», высту-піў «Савецкі ўсёды» вала ажагач-ца на гэту прамову.

Імя Дзюкло ад імя комуністычна-й партыі ўмацаваў паміць тав. Кірава, жадзюшым ад рукі волага работнага кляса. «Забойства т. Кіра-ва, — асаваў Дзюкло, — лаваданна, як веліка нялічэцца контррэвалю-цыі да Савецкага Саюза. За што забілі Кірава? За тое, што ажагач-ка працоўныя не працуюць на ка-піталістаў. За тое, што Савецкі Саюз гарачыа ажагачаца на мір. За тое, што ў Савецкім Саюзе будучыя сацыялісты».

Прысутныя аўраўска прамову Дзюкло аўраўска. У ажагачына Малро прамову са-самі ўражэчым ад паміць Сав-ецкага Саюза і ажагачу ўсёх ста-па на абарону краіны сацыялізма.

Мітынг прайшў асарот да працоў-ных Савецкага Саюза, у якім пільна-ваў сваё глыбокае спачуванне з прычыны забойства т. КІРАВА.

На забойства тав. Кірава асветнікі адкажучь яшчэ большай згуртаванасцю

Дарэгі таварышы, імя Окцябрскага рэво-люцыя прывела канец уплыву памшчынаў і капіталістаў, іх асці і нялічэцы да большэ-вікоў не было грані. Не было тако лешчэ, якога не стараліся-б імя іх прыяцельшай ўвесці не сацыяліст ўладу, не большэвікоў, не большэвіцкую партыю.

З настаўніцтва бжжэаўска аўраўска сьве-апару. Не вышла. Настаўніцтва, асцінаі, пра-цоўныя ў школах, на пілчунтах, у жэах-чы-тальнях, у бжжэаўска, асіка стацір і шыро-кім масам працоўных. Тое, чым жыве маса, ім блізка і зразумела. Гэды грамадзяніна вайны наглядна паказалі, што прыяцельшай вайны аднаўчэна ўладу памшчынаў і капіталістаў.

І ў самыя трудныя гады барацьбы, у самыя цяжкія гады разуркі настаўніцтва стала ўсё чэсна і цэснай згуртаванасцю ваясць пільна, авоп савецкай ўлады. І кілі пільна ільч, тав. Шацін, якога мы наўраўна хвалілі, аділі з папулярнейшых у настаўніцкіх масах педа-гагаў, пісаў мне: «Мы з жонкам рашылі цыпер раз наўраўска—мы пойдзем з партыяй, будзем працаваць па ле дыржытах. Справа партыі — уаўчэ нас і не ў ліч членаў партыі, але ім наўраўска пойдзем з ён: Партыі ўлад Іх у сваё роды. Тав. Шацін выразаў у сваім пісьме тую рашучасць, якая ажагачыла тады настаўні-чыя масы. Усерасійскі настаўніцкі з'езд пака-заў, што настаўніцтва стала аўраўска савецкай ўлады, цэсна згуртавалася авоп партыі».

У краіне Саветаў ідзе вялікая будоўля. У гэ-тай будоўлі актыўнайшым удзел прымаюць на-стаўніцкі-асцінаі. А што робіцца авоп у ка-піталістычных краінах? Гіна, раллагацца капі-талізм. У прыгоніцыя ановы стражэца фа-шызм ажагачэ працоўныя масы, у моры кр-ваі астаціра работных, ліка рэуць гэтыя ановы. Імяе грані, яго лютасці. Шпэхам новай гра-бежніцкай вайны хочучь капіталісты ўмаца-ваць сваю ўладу, а масы усё далей адхлэцаць ад фашызма. Усё аўраўска савецкім іманал Саю-за Савецкіх Сацыялістычных Рэспублікаў.

Пільнаму міру, якую лешчэ прыводзіць са-вецкая ўлада, узрестынава лешчэ ажагачэ Савоца, лешчэнась Чырвонай арміі, ажагачэ-на ўплыву партыі ў аўраўска, лешчэнась ра-боты саветаў, барацьбы з бюракратызмам, куль-турны рост нашай краіны Саветаў, згуртава-насць усіх нацыянальнасцей, ліка ўваходзіць у ажагачэ нашага Саюза,—вынікі гэтыя джжэ ша-ланства ў боных, у фашыстаў, у іх прыяце-льшай».

Забойца Сяргея Міронавіча Кірава—адзілі з таіх прыяцельшай.

Страл у спіну, у патыліцу, стрэл у аднаго з лешчэнаўшых правадыроў работных, гарачага ко-муніста, гарачага лешчэ Лешіна—Сталіна, стрэл у беззаветнага бжжэаўска за справу працоўных—сваёго роду сімвал.

Толькі з-за аўраў, толькі у спіну, толькі сва-рэн свой тавр, можна страляць у краіне Са-ветаў у чалавека за тое, што ён друг і таварыш работнага класа, друг і таварыш пра-цоўных.

Глыбокую ганьбу і аўраўна выклікаюць та-ія акты. Гэты стрэл—спроба арганізаваць рэ-валюцыю, хавачыся падонкі белгарудзкіх банд, уцаўчэных чэснасцянаў, і таму патра-бы пільнасці, нацярэнасці. Імянась ука-чаўска свядомасцю. Я не сумняваюся, што стрэл чэснасцянага забойцы ў спіну бараць-біца за сацыялізм ажагачэ цэснай згуртэце ўсё на-стаўніцтва, усёх асветнічаў авоп комуністычна-й партыі, авоп лешчэнаўшых аправаўшых т. Сталіна, лешчэнаўшых настаўнічаў лічэ глы-бачей прамовы усё, што ажагачыла выпра-цаўска з сьве сапраўдных чэснасцянаў ра-боты з масам, рашыць лаваданнась пільнасці ко-муністаў, барацьбітаў і будаўлікаў ажагач-скай згуртаўшай».

М. КРУПСКАЯ, («Правда»).

6 СНЕЖНЯ ў ГОРАДЗЕ ЛЕНІНА

Ленінград уключэн у Маскву. Дзесці тысяч радзібпрывітанкаў повалі перадачу ад пакаван-ні праха Сяргея Міронавіча Кірава. Соты тысяч сумнай наўражэна ўслухваюцца ў кожнае слова ўснага радзіб-вэсты аб апошняй дароце непэ-рлага большэвіка, кршынальна-чыстага чала-века, лешчэнага трыбуна Сяргея Кірава і стара-жытным кршынальшым сьцягам.

Ленінград уключэн у Маскву. Вось разы з усёй краінай горад Леніна чуе, што жалобная працыя вышце з Дома Саюзаў. Вось яна па-вольна, павольна ідзе.

Учэсна бжжэаўска сарцы мільянаў. Вясь пе-стамент, на якім пачынацца дарэжыя ноўна ліч-нась родных моцных рукі сабраў і саратні-каў, наліжэцаца і маўзалею Леніна. Раздзючэ-ныя спавы прывітанна адтуль, з Масквы, з дру-быні гранічнага маўзалея.

Смутан і гнэў, гора і нялічэцы бжжэаўска ў простых жадзюшых прамовах таварышоў Яку-ліда, Молатава, Мануільскага, Чудова, Натан-овіча, Петруськага, Шапашніншай і сакратара парткома аўраўскаго путіловца—Тюціна... Га-тыя лешчэны зарав улаўска усімі працоўнымі горада Леніна, ліка ажагачэ разам з усёй кра-інай правадыраў апошнюю дарогу лешчэнага Кірава.

Прагна пільна кожнае лавдзі-слова. Вось моцныя рукі вялікага Сталіна баржжэаўска па-дымаюць урну.

Праходзіць мінуты, ліка ўлаўска з па-мяць на ўсё жывіце.

Горад уздымае ад германтэх стрэлэў з Пе-трапаўлаўскай і Кранштадскай крапавой. Не пільнагу доўгіх мінут гудэмаі спалючыца Сяргею Кіраваў фэаўрыі, асады, паравозы, ва-енныя маробі і судны грамадзянскага флота. Гудэ ўсё Ленінград, ажагачыў у сваім руху на 5 мінут. Спачынацца трыбуна, аўраўска сьмь ўсёх рух. З некалькіма галавымі ў ажагач-скай усьвэ пралетарскі Ленінград развітаўся са-сваім большэвіцкім кіраўніком.

АБ АДМЕНЕ КАРТАЧНАЙ СІСТЭМЫ ПА ПЕЧАНАМУ ХЛЕБУ, МУЦЭ І КРУПЕ І СІСТЭМЫ АТАВАРВАННЯ ТЭХНІЧНЫХ КУЛЬТУР

Пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР (КАНЕЦ ПАЧАТАК ГЛЯДЗІ НА 3 СТАРОНЦЫ)

17. Абавязваць Народны камісарыят унутранага гандлю Саюза ССР і Цэнтральнае рэдакцыянае і будаўніцтва хлебазаказнага і хлебапачатковага ўстаноўкі такія чыны, каб забяспечыць добрую якасць выпечанага хлеба.

САВЕТ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ САЮЗА ССР абавязвае старшын ССН саюзных і аўтаномных рэспублік, краевых і абласных выканаўчых камітэтаў, а таксама кіраўнікоў гандлёвых арганізацый забяспечыць, на аснове ўліку місцовага асаблівасцяў, продаж праз рознічную гандлёвую сетку рознастайнага асартыменту добра выпечанага хлеба, болей рабыню работу рознай хлебнай сетцы і прыстасаванне гандлю гандлю да патрб і запатрабаванню спажывачоў, на дапусканні стварэння чаргі.

БССР ПА ІЛЬНОЗАГАТОВАХ АДКАЦІЛАСЯ ўжо НА ТРЭЦЬЯЕ МЕСЦА

Ордэнаносная маскоўская вобласць ужо закончыла ільнозагатовку. ІВАНУСКАЯ ВОБЛАСЦЬ ТАКСАМА АБАГНАЛА БССР. НІЯКІХ АПРАДАННЯў НАШАМУ ГАНЕБНАМУ ТАПТАННЮ НА МЕСЦЫ НЯМА І БЫЦЬ НЕ МОЖА. ПРЫМУСІЦЬ КОЖНАГА ПАКОНЧЫЦЬ З ДЭМАБІЛІЗАЦЫЙНЫМІ НАСТРОЯМІ. ЗЛАМАЦЬ САБАТАЖ У ІЛЬНОЗАГАТОВАХ, ЗВЫШ ПЛАНА УСІМІ ПЕ. ІЛЬНОЗАДЧЫКА ВЫКАНАЦЬ ПЛАН, ПЕРААПРАЦАВАЦЬ УСЕ АДКІДЫ У КУДЗЕЛЮ, АРГАНІЗАВАЦЬ ЗДАЧУ ЗВЫШ ПЛАНА УСІМІ ПЕ. ТОЛЬКІ АПАРТУНІСТЫ МОГУЦЬ ГАВАРЫЦЬ АБ АДСУТНАСЦІ ІЛЬНУ. КОЖНЫ РАЕН МАЕ ПОУНУЮ МАГЧЫМАСЦЬ ВЫКАНАЦЬ ПЛАН ІЛЬНОЗАГАТОВАК.

МАСКОўСКАЯ ВОБЛАСЦЬ ВЫКАНАЛА ПЛАН ІЛЬНОЗАГАТОВАК

МАСКВА, 8 снежня (БЭТА). 6-га снежня Маскоўская вобласць першай у СССР на 10 дзён раней дала пачатак выкаваўкі ўрады ільну. План загатоўкі ільну.

ХОД ЗАГАТОВАК ІЛЬНУ, ПЯНЬКІ І МЯСАПАСТАВАК ПА БССР

на 5 снежня 1934 г.

Table with columns: Районы, Загатоўка ільну, Выкаваўка пшаніцы, Выкаваўка пшчы, Районы, Загатоўка ільну, Выкаваўка пшаніцы, Выкаваўка пшчы. Lists various regions and their progress in grain processing.

Ільнозагатовкі зараз раптуюць восем раёнаў, запачытаўшы гэтыя акадае 61 проц., усяго таго што астаалося здох БССР. Гэта Дуброўна, Мясціслаў, Горкі, Чавусы, Гарадок Лёзна, Расоны, Шклоў.

Ветка скончыла хлебазакупкі

ВЕТКА. Да дня скажання раённага з'езда саветаў Веткаўскі раён завяршыў хлебазакупкі. Закуплена 1.000 тон. Закупкі прадуць РК КП(б)Б ЛЯНОВІЧ, РК ЛЯХОВІЧ, РК ЛЯКОўСКІ. Улаўкознаг СНК МАЦАў.

ПАСТАНОВА КАМІСІІ ПА СПАБОРНІЦТВУ З ЗАХОДНЯЙ ВОБЛАСЦЮ

Сяц ЦК і СНК пачынуць з МЕНСКИМ раёнам, кандыдатамі на адрыванне сяцэ-АРШАНСКІ, ЛЮБАНЬСКІ, СТАРОБІНСКІ, АСПАВІЦКІ, ВІЦЕБСКІ, ЧЫРВОНАСЛАБДСКІ, КАСЦЮКОВІЦКІ і ПРАПОЙСКІ раёны.

Чырвоная дошка

Пастановай камісіі па спаборніцтву з Заходняй вобласцю заносіцца на чырвоную дошку: МЕНСКІ раён (сакратар ГК Рыскі, старшыня РК Турнікі); АРШАНСКІ раён (сакратар РК Соскі, старшыня РК Міцько); СЕННЕНСКІ раён (сакратар РК Кац, старшыня РК Качук); ЛЮБАНЬСКІ раён (сакратар РК Кардаш, старшыня РК Кілімаў); СТАРОБІНСКІ раён (сакратар РК Баярчанка, старшыня РК Махнач); АСПАВІЦКІ раён (сакратар РК Фельдман, старшыня РК Караленка); ВІЦЕБСКІ раён (сакратар ГК Жураўлёў, старшыня горсавета Аверян); ПРАПОЙСКІ раён (сакратар РК Кавалёў, старшыня РК Чорнабродзеў); КАСЦЮКОВІЦКІ раён (сакратар РК Лісковіч, старшыня РК Грэбельчыч); ЧЫРВОНАСЛАБДСКІ раён (сакратар РК Бурдзілаў, старшыня РК Цыганкоў); ЧАШНІЦКІ раён (сакратар РК Марголія, старшыня РК Трызна).

ПРЫВІТАННЕ ПЕРШАМУ З'ЕЗДУ САВЕТАў БІРАБІДЖАНА

Бірабіджан, станцыя Ціханькая, першаму абласному з'езду саветаў, таварышам Хаўкіну і Лібербергу

ЦВК і СНК БССР ад імя рабочых, калгаснікаў і ўсіх працоўных Савецкай Беларусі гарача вітаюць у асабе першага абласнога з'езда саветаў працоўных савецкага Бірабіджана з утварэннем яўрэйскай аўтаномнай нацыянальнай вобласці.

АБ ВЫКАНАННІ ПЛАНА МАБІЛІЗАЦЫІ СРОДКАў НАСЕЛЬНІЦВА ІV КВАРТАЛА

Адзначыць, што вынікі выканання плана мабілізацыі сродкаў насельніцтва на 1 снежня (63,3 проц.) на гарантуюць своечасовага і поўнага выканання плана чацвёртага квартала.

Горная дошка

За ўрну панаў перапрацоўкі і адці ільнопалудзі і іншых паставах дзяржаве заносіцца на чорную дошку: МЯСЦІСЛАўСКІ раён (сакратар РК Штайнгарт, старшыня РК Рай); КАРМЯНСКІ раён (сакратар РК Саладухі, старшыня РК Грыбедзеў); БЫХАўСКІ раён (сакратар РК Рэзікаў, старшыня РК Грынкевіч); ГОРАЦКІ раён (сакратар РК Вільчак, старшыня РК Вук); РЭЧЫЦКІ раён (сакратар РК Малінін, старшыня РК Саўкоў); ПЕТРЫКОўСКІ раён (сакратар РК Арашчук, старшыня РК Град); ЛЕЛЬЧЫЦКІ раён (сакратар РК Асінокі, старшыня РК Таўрусеў); ЧАВУСКІ раён (сакратар РК Васілева, старшыня РК Бушман); ДУБРОВЕНСКІ раён (сакратар РК Мышалев, старшыня РК Мацко).

Беларускія тэатры і балеты. БДТ-1. Месташкі і прэмія І. А. ГІТЦІЦ. Пэярэлі опера.

СЕВІЛЬСКІ ЦЫРУЛЬНІК у 3 дзень. Пастанова раён. Ольгі Барысевіч. Месташкі Шылаев.

10 СНЕЖНЯ у 8 гада. веч. у мал. (середняй школы (Левіскава, 21) в дубаўца.

НАСТАўНАЎ АГУЛЬНЫ СХОД ВІАЧЭРНЫХ ШКОЛ з КУЛЬТРАБОТНІКАМІ прадпрыемстваў і культурна-адукацыйна на п'ятніцу пражанова 15-го года дзертв Лёзна аб аб'яўдзеных іспытваннях.

МЕНГАРАНА. Гуканьні-пінатэр Чырвоная Сяра.

Гуканьні-пінатэр Чырвоная Сяра.

БІНО „ІНТЭРНАЦЫАНАЛ“ Ад 9 снежня мастацкі фільм вытворчасці Ленфільма.

„ДЭКАБРЫСТЫ“ Рэжысёр П. В. Іванюк. У гадоўных роллях: вясц. арт. рэсп. В. Макімаў, Карнін, Худалеў, Падвалыч, Глаголін, Н. Спірава, Грыбуліна і Аноікава.

АДКРЫТ ПРІЁМ АДПІСКІ на 1935 год.

„РИ ДРАМАТУРГИЯ“ штомесячны грасіска партыям мастацкі журнал тэатра, драмы і кіно і тэатра, орган Савецкага пісьменніцтва ССР.

„АРХИТЕКТУРА СССР“ штомесячны журнал архітэктараў, падпісныя цэны: 12 мес.—72 р., 6 мес.—36 р., 3 мес.—18 р.

„СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО“ орган Наркисветы.

Падпісныя цэны: 12 мес.—12 р., 6 мес.—6 р., 3 мес.—3 р.

Падпісныя цэны: 12 мес.—12 р., 6 мес.—6 р., 3 мес.—3 р.

Падпісныя цэны: 12 мес.—12 р., 6 мес.—6 р., 3 мес.—3 р.

Падпісныя цэны: 12 мес.—12 р., 6 мес.—6 р., 3 мес.—3 р.

АДКРЫТ ПРІЁМ АДПІСКІ на 1935 год.

„ОГОНЕК“ савецкі распрасодваны ў ССР штодзённым масівам ілюстраванага журналу.

„ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ“ 3-я савецкая біяграфія.

Падпісныя цэны: 12 мес.—12 р., 6 мес.—6 р., 3 мес.—3 р.

Падпісныя цэны: 12 мес.—12 р., 6 мес.—6 р., 3 мес.—3 р.

Падпісныя цэны: 12 мес.—12 р., 6 мес.—6 р., 3 мес.—3 р.

Падпісныя цэны: 12 мес.—12 р., 6 мес.—6 р., 3 мес.—3 р.

Падпісныя цэны: 12 мес.—12 р., 6 мес.—6 р., 3 мес.—3 р.

МЕНГАРТ П

дэвоіць да вельма ўсіх трымаўлінаў талонаў на дрывы ак пайшчыаў, так і ўстаўлі і прадпрыемстваў, што з 10 снежня праводзіцца.

АБМЕН ТАЛОНАў на новыя ак шурчаны, так і вагонныя.

Па старых талонах з 11 снежня водпуск дрэў спыняецца.

Пася гэтага тымі ўсе неабменныя талоны будучь лічыцца несапраўднымі.

БЮРО ГАЗЕТНЫХ ВЫРАЗАК давадчына-інфармацыйнай канторы Бел. Кіраўніцтва сувязі.

АДРЫТА ПАДПІСКА НА ГАЗЕТНЫЯ ВЫРАЗКІ 1935 год.

Устаўлі месцаці фільм „СПАРТАК“ ДАЧКА ГІЛЯНА.

ПАСТАНОВА № 17

ПРЭЗІДЫУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА

8 снежня 1934 г.

Заслухаўшы даклад нам. кіраўніка Белкомунбанка тав. Хільнявіч аб правядзенні Беларускага савецкага ўрадавага будаўніцтва па становішчу на 1 снежня г. г. і аб парозе зрыў тэрыяў правядзення фоту, — у сувязі з павосятавым прадаўжэннем забудовычскага справяднага формы № 13а, — Прэзідыум Менгорсавета ПАСТАНАўЛЯЕ:

1. Аб'яўдзены ўсіх забудовычскаў па соц-бытэвону будаўніцтву г. Менска прадаўжыць поўную і дображаскую спрымажасцю па становішчу на 1-ХІІ 1934 г. НЕ ПАЗНЕЙ 10 СНЕЖНЯ Г.

2. Паміраюць кіраўнікоў і сааўчыніц будаўніцтву ўсіх забудовычскаў тэрыяў справяднага па форме № 13а, зны будучь прыцінуты да адказнасці.

Старшыня Менгорсавета ЖУКОВІЧ, Сакратар Менгорсавета ІПАТАў.

БЕЛАРУСКАЯ КАНТОРА ПРАПАНОЎ І ПОПЫТУ „БЕЛТОВАРБЮРО“ пры НАРКОМУНУТГАНДІ БССР.

Белтварбюро прымае ад ўсіх дзяржаўных, грамадскіх, гандлёвых і прамысловых прадпрыемстваў даручэнні на рэалізацыю і куплю розных прамысловых і хатніх тавараў, а таксама асобных відаў сямліны і будаўнічых матэрыялаў. Адрэ канторы: Дом урада, левы крыло, 470 пакоя. НАРКОМУНУТГАНДІЮ.